

# ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МККП(б) ЦВК і СНК БССР

№ 165 (6141) 18 ліпеня 1938 г., п'яніцзелак ЦАНА 10 КАП.

## НАСУСТРАЧ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

25 ліпеня ў Менску адкрылася першая сесія Вярхоўнага Савета БССР. У сталіну нашай рэспублікі з'едуцца і пачнуць вялікую дзяржаўную работу выбраннікі беларускага народа, члены сацыялістычнага парламента, створанага на аснове самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі, на аснове самых дэмакратычных у свеце выбараў.

3.030.148 шчаслівых грамадзян нашай краіны — 99,65 процанта ўсіх выбаршчыкаў Саветскай Беларусі — прышлі 26 чэрвеня да выбарчых урнаў, каб прыняць удзел у народным галасаванні, каб выказаць сваю волю: каго паслаць у вышэйшы орган дзяржаўнай улады.

99,19 процанта ўсіх прыняўшых удзел у галасаванні аддалі свае галасы за кандыдатаў сталінскага блока камуністаў і беспартыйных. Яны галасавалі за родную партыю большевікоў, за найвялікшага гоніма чалавечтва таварыша Сталіна, за яго баявых саратнікаў — любімых кіраўнікоў партыі і ўрада, за лепшых і дастойнейшых сьмяноў і дзячоў беларускага народа — палкіх савецкіх патрыятаў, беззаветна адданых рэвалюцыі, партыі, вялікаму Сталіну.

Пачуццям радасці, шчасця і гордасці напаяўнае сэрцы працоўных БССР сазнанне таго, што першым дэпутатам сацыялістычнага парламента Саветскай Беларусі з'яўляюцца той, чыё імя на вузлах працоўных і прыгнечаных усяго свету, — вялікі праўдывы народ Юсіф Вісарыянавіч Сталін, што ў спіску дэпутатаў Вярхоўнага Савета БССР стаяць імёны слаўных саратнікаў вялікага Сталіна таварышаў Молатава, Варашылава, Кагановіча, Калініна, Мікаяна, Ежова, Андрэева і Жданова.

Дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР кроў ад краіны, плынь ад плочі беларускага народа. Сярод іх — партыйныя і савецкія работнікі, стыханцыя сацыялістычнай прамысловасці і калектывізацыйнай сельскай гаспадаркі, вучоныя, інжынеры, урачы, кампазітары, настаўнікі, прадстаўнікі нашай доблеснай Чырвонай Арміі, вятняныя героі-гранарнікі. Яны вельмі высока пазначылі таварыша Сталіна, якога кажаў ім народ. Яны лічылі за найвышэйшы гонар — тэсія і беззаветна служыць народу. Для іх няма нічога вышэй, чым інтарэсы працоўных, інтарэсы барацьбы за народнае шчасце.

Выступаючы напярэдні выбараў перад сваімі выбаршчыкамі, дэпутат Вярхоўнага Савета БССР калгаснік-ардынаванос Грыгорый Мінавіч Барушоў таварыш:

— Таварышы выбаршчыкі, вы аказалі мне вялікае давер, вылучылі мяне кандыдатам у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР. Гэтае давер'е для мяне — самае каштоўнае. Яно ўскладае на мяне яшчэ большыя абавязкі ў справе далейшага ўмацавання калгаснага ладу. Я залюбуваў вас, што з гонарам апраўдаю аказанае мне давер'е. Усе свае сілы аддам за далейшы росквіт нашай сацыялістычнай радзімы.

У гэтых гарацях, ад сэрца ідучых наваго выкавана думка ўсіх дэпутатаў вялікага сацыялістычнага парламента, любімых свай народ, кроўна звязаных з ім.

Толькі ў нашай квітнечай краіне сацыялізм, у краіне, якую іржа аэрае сталінскае сонна, парламент з'яўляецца сапраўды народным, сапраўды дэмакратычным. Толькі ў нас радавыя людзі з народа — рабочыя, калгаснікі, працоўныя інтэлігентны — вырастаюць у выдатных палітычных дзяржаў, у членаў вышэйшага органа дзяржаўнай улады. Іх любоўна выходзіла радзіма, выходзіла вялікі Сталін.

На ўвесь свет, як цудоўная запальваючая песня славы саветскаму дэмакратызму, як магутная песня славы творцу дэмакратычнай у свеце Канстытуцыі вялікаму Сталіну, пругла чаламова 73-гадовага калгасніка Горхаўскай вобласці Сяпана Нікіціна Варашыла, адкрыўшага 15 ліпеня г. г. першую сесію Вярхоўнага Савета РСФСР.

— Я — калгаснік садоўнік, — кажаў тав. Барушоў, — выростаючы розныя расліны.

Таварыш Сталін таксама садоўнік — выростае кожнага з нас і любіўна выростае вялікіх людзей, адважных лётчыкаў і герояў. І я, стары рускі селянін, які поўвака пражыў бэганарова, цяпер дажыў да таго, што алкравяе першую сесію вярхоўнага органа ўлады вялікай Расійскай Рэспублікі. Дзякуй за гэта партыі і са-

ветскай уладзе, дзякуй таварышу Сталіну!

Гэтым словам старэйшага дэпутата Вярхоўнага Савета РСФСР бурна апладыравалі члены сесіі і разам з ім апладыраваў увесь вялікі рускі народ, усе шчаслівыя народы краіны Саветаў.

На сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР — першай сярод роўных іі рэспублік вялікага Саветскага Саюза, на адбываючыхся і на прадстаўчых сесіях Вярхоўных Саветаў усіх саюзных і аўтаномных рэспублік — з аднолькава пачуццямі любі і адданасці называюцца і будзе называцца імя ўсеагульнага дэпутата — вялікага Сталіна, таго, хто натхняе ўсе нашы поспехі і перамогі, хто прывёў савецкі народ да радасці і шчасця, хто верна і ўважліва выдзе яго ўперад і ўперад, да светлых вяршынь камунізма.

Беларускі народ прыходзіць да першай сесіі свайго сацыялістычнага парламента моцны як ніколі сваім маральна-палітычным адзіствам, песна згуртаваны вакол партыі большевікоў і вялікага Сталіна, шчаслівы і горды за свае велізарныя поспехі на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Беларускі народ ганарыцца тым, што пад кіраўніцтвам вялікага Сталіна, пры брацкай дапамозе вялікага рускага народа, у бяспаснай барацьбе з трацкіска-бухарынскімі і буржуазна-нацыяналістычнымі агентамі фашызма ён ператварыў сваю краіну з былой адсталай і прыгнечанай калоніі парскага самаўладдзя ў квітнечую, ордананосную рэспубліку, у магутны фарапост вялікага Саветскага Саюза на граніцы з капіталістычным Захадам. Працоўныя БССР ганарыцца тым, што яны з поўным правам могуць заявіць на ўвесь свет:

— Заходнія граніцы СССР непрыступны! Гора ворагу, які асміліцца напасці на свяціцную саветскую зямлю. Беларускі народ разам з доблеснай Чырвонай Арміяй выступіць на абарону свай магі-радзімы і вшпінчаць ворага на яго ўласнай тэрыторыі. Ні адной фашысцкай галіне не прапаўні пра нашы граніцы!

Дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР 25 ліпеня прыступілі да выканання сваіх ганаровых абавязкаў: будучы абмярковаць і вырашаць важнейшыя дзяржаўныя пытанні. У свай адказнай рабоце дэпутаты будучы кіравацца мудрымі ўказаннямі вялікага Сталіна, яго патрабаваннем, каб дэпутаты

«...аставаліся на вышнім сваім задач, каб яны ў свай рабоце не спыняліся да ўзроўня палітычных абавязкаў, каб яны аставаліся на паступальна дзяржаўна лідэрскага тыпу, каб яны былі такімі-ж яснымі і поўнымі дзяржаўцамі, як Ленін, каб яны былі такімі-ж бестрашнымі ў баю і бяспітніцкімі да ворагаў народа, якім быў Ленін, каб яны былі свабодны ад усякай панікі, ад усякага падлабства панікі, калі справа пачынае ўскладняцца і на гарызонце выростаюцца ажал-небудзь небяспэка, каб яны былі гэта-жа свабодны ад усякага падлабства панікі, як быў свабодны Ленін, каб яны былі гэта-ж мудры і непаспешлівы пры вырашэнні складаных пытанняў, дзе патрэбна ўсебаковая арыентацыя і ўсебаковы ўлік усіх плюсаў і мінусаў, якім быў Ленін, каб яны былі гэта-ж праўдывы і чэсты, якім быў Ленін, каб яны гэта-ж любілі свай народ, як любіў яго Ленін».

Свай выключнае маральна-палітычнае адзіства, сваю любіў і давер'е да партыі Леніна—Сталіна працоўныя БССР іржа праламанствалі ў часе выбараў у Вярхоўны Совет БССР, галасуючы за кандыдатаў блока камуністаў і беспартыйных. Свай гаранты савецкіх патрыятызм, сваю бязмяжына адданасць радзіме працоўны Саветскай Беларусі паказваю дружнай падпайка на пазыку з-я ініцыялі. Гэтыя свае свяціцныя пачуці рабочыя, калгаснікі, працоўныя інтэлігентныя БССР праявілі і зараз, рыхтуючыся да першай сесіі свайго сацыялістычнага парламента. Яны яшчэ вышэй узнёмү тэмпы работы і яеясць прадукцыі на фабрыках і заводах, у калгасах і соўгасах.

Стыхануць прамысловасці і сельскай гаспадаркі, усе працоўныя БССР, па-большай частцы сустрамаю першую сесію Вярхоўнага Савета БССР! Алячны адкрыцці сесіі новымі вытворчымі рэкордамі, новымі стыханымі перамогамі!

## АБВЯРЖЭННЕ ТАСС

В японскіх крыніц распаўсюджваюцца весткі, быццам 11 ліпеня калі 40 чырвонаармейцаў уварваліся ў раён, размешчаны на захад ад возера Чанчын, і занялі мясцовасць, якая належыць Манчжоу-Го. На падставе інфармацыі, атрыманай ад НКЗС, ТАСС ўваўнаважана заявіць, што вышэйпавазаныя весткі не адпавядаюць сапраўднасці і што ні адзін чырвонаар-

меец не пераходзіў савецкай граніцы. Японскаму паваранаму ў справах, які вярнуўся ў НКЗС на гэтай справе, былі прад'яўлены Хунцунскі дагавор ад 1869 года і прыкладаная да яго карта, якія не пакідаюць ніякага сумнення ў тым, што ўпамынутае возера размешчана цалкам на савецкай тэрыторыі і што, такім чынам, ніякага парушэння граніцы з савецкага боку не было.


Сёння спаўняецца другая гадавіна герайчнай барацьбы іспанскага народа за сваю свабоду і незалежнасць супроць полчышч фашысцкіх інтэрвентаў і мяцежнікаў.

Працоўныя Іспаніі паказваюць усяму свету неперайздзеныя ўзоры мужнасці, адвагі, стойкасці і нязломнай волі да перамогі.

Беларускі народ горача вітае вялікі іспанскі народ і слаўную рэспубліканскую армію і жадае ёй поўнай перамогі над наглым ворагам.

Палкае прывітанне герайчнай іспанскай кампартыі і яе выдатным кіраўнікам Хозе Дыясу і Даларэс Ібаруры!

## ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР 1-га СКЛІКАННЯ



На першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР, на ВДЦМКВ: старшыня Вярхоўнага Савета РСФСР А. А. Жданав і намеснікі старшыні А. Х. Тыгчыроў (справа) і П. С. Малавара.

## ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

АБ ПАСЯДЖЭННІ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА РСФСР 1-га СКЛІКАННЯ 16 ЛІПЕНЯ 1938 ГОДА

16 ліпеня, у 6 гадзінах вечара, у зале пасяджэнняў Вярхоўнага Савета РСФСР, у Крэмлi, адбылося другое пасяджэнне першай сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР 1-га склікання.

Старшыню старшыня Вярхоўнага Савета РСФСР дэпутат Жданав А. А. Першым пытаннем разглядаецца пункт другі парадку дня сесіі Вярхоўнага Савета РСФСР — Аб паставяных камісіях Вярхоўнага Савета РСФСР. Дэпутат Сіліні Г. П. ад групы дэпутатаў Тамбоўскай, Свєрдлоўскай, Кіраўскай, Смаленскай і Маскоўскай абласцей, Башкірскай, Татарскай і Дагестанскай аўтаномных савецкіх сацыялістычных рэспублік уносіць прапанову аб утворэнні Камісіі асавадальчых меркаванняў.

Вярхоўным Саветам зацверджавалася склад Камісіі асавадальчых меркаванняў у колькасці 11 чалавек.

У склад камісіі выбарваюцца:

1. Старшыня камісіі — Галіноў Іван Тэрэцькевіч — дэпутат ад Сухітніцкай акругі Смаленскай вобласці.
2. Члены камісіі: Гемман Александр Іоганесавіч — дэпутат ад Бальцэрскай акругі АССР Нёмпаў Паволжа.
3. Андрэева Зоя Аняеўна — дэпутат ад Цывільскай акругі Чувашскай АССР.
4. Сєдзін Іван Карневіч — дэпутат ад Каменскай акругі Тамбоўскай вобласці.
5. Гарбачоў Марі Васільевіч — дэпутат ад Прыонскай акругі Карэльская АССР.
6. Менбарыў Абдул Джэлікоўскай акругі Крымскай АССР.
7. Зіміна Інаўдзія Андрэеўна — дэпутат ад Смольнінскай акругі гор. Ленінграда.
8. Кірзеў Міхаіл Петровіч — дэпутат ад Ленінградскай акругі гор. Масквы.
9. Ізмайлава Галія Гіляеўна — дэпутат ад Вуінскай акругі Татарскай АССР.
10. Ершоў Владзімір Александравіч — дэпутат ад Северскай акругі Краснадарскага края.
11. Шкірагэў Мацвей Фёдаравіч — дэпутат ад Тульскай сельскай акругі Тульскай вобласці.

Вярхоўны Совет РСФСР прымае прапанову, унесены ад імя групы дэпутатаў Масквы, Ленінграда, Чэлябінскай, Свердловскай і Новасібірскай абласцей, Архангельскай, Валдаўскай, Варонежскай, Горкаўскай, Іванаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

1. Старшыня камісіі — Власоў Іван Алексеевіч — дэпутат ад Венеўскай акругі Тульскай вобласці.

Члены камісіі:

2. Іванова Пелагея Іванэўна — дэпутат ад Валевіскай акругі Удмурцкай АССР.
3. Нурпылаў Іван Нікалаевіч — дэпутат ад Ачынскай акругі Марлоўскай АССР.
4. Ібрагімаў Рахім Кірзевіч — дэпутат ад Мелеузаўскай акругі Башкірскай АССР.
5. Магамедаў Джамалутдін Махмудавіч — дэпутат ад Левальнскай акругі Дагестанскай АССР.
6. Стараторжоні Александр Паўлавіч — дэпутат ад Балагоўскай акругі Калінінскай вобласці.
7. Ебрамаў Александр Іларыянавіч — дэпутат ад Ульянаўскай акругі гор. Масквы.
8. Мільцоў Нікалай Васільевіч — дэпутат ад Лужскай акругі Ленінградскай вобласці.
9. Грудзёў Іван Міхаілавіч — дэпутат ад Уржумскай акругі Кіраўскай вобласці.
10. Філіпаў Аркадзій Александравіч — дэпутат ад Іркунскай Кіраўскай акругі Іркунскай вобласці.

«АБ ЗМЯНЭННІ І ДАПАУНЭННІ АРТ. 14, 47, 54, 69, 92, 93, 96 І 99 КАНСТЫТУЦЫІ (АСНОУНАГА ЗАНОНА) РСФСР

Вярхоўны Совет Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўскай, Смаленскай, Сталінградскай, Тамбоўскай, Тульскай, Чэлябінскай, Чыцінскай, Яраслаўскай, аўтаномных савецкіх сацыялістычных

рэспублік паставяўнае:

1. У адпаведнасці са змяненнем і дапаўненнем арт. 22 Канстытуцыі СССР—Аб утворэнні ў складзе Расійскай Саветскай Федэратыўнай Сацыялістычнай Рэспублікі іржа абласцей: Алтайскай і Краснадарскага іржа абласцей: Архангельскай, Валдаўскай, Іркунскай, Калінінскай, Кіраўскай, Куйбышскай, Курскай, Ленінградскай, Маскоўскай, Мурманскай, Новасібірскай, Орлоўскай, Рязанскай, Орлоўскай, Растоўскай, Рязанскай, Саратэўскай, Свєрдлоўска

# ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ

## ПРАПАГАНДЫСТЫ АДНОЙ ВАЕННАЙ ЧАСЦІ

Гамарніка-булінскай бандай, адуваўшай у паліторганах РСЧА, нанесена вялікая шкода ўсёй сістэме партыйна-палітычнай работы. Засмечваючы сваімі варожымі кадрамі палітпарат, трапкіскай выградзі ўсім мерам тармазілі разгортванне палітычнай агітацыі і прапаганды ў часяч Чырвонай Арміі.

Асноўны асіяны варожыя гвядзі ў арміі ўскрыты і абасцожыжаны. Армейскія большэвікі ў усёй рашучасці ліквідуць рэшткі шкідніцтва, нанесенага трапкіска-бухарынскімі бандамі. Ачышчаючы свай палітычны апарат ад варожых ахвасна, большэвікі Чырвонай Арміі смела высюваюць на партыйна-палітычную работу адданых сыхоў свай рэдымі.

Партыйныя арганізацыі ваеннай часці, дзе камісарам тав. Філатуў, шырочка разгарнула агітацыйна-прапагандыскую работу сярод байцоў і камандзіраў. Растуць і выхоўваюцца сётні новых агітатараў і прапагандыстаў з ліку партыйных і непартыйных большэвікоў. У перыяд выбараў у Вярхоўны Совет СССР і БССР у нашай часці вырасталі і выявіліся выдатныя таленавітыя людзі, якія ўмеюць несі большэвіцкія слова ў чырвоначарвоўскай масе. Многія таварышы вылучаны на кіруючую палітычную работу. Ім даверан адказны ўчастак — партыйная прапаганда.

Член партыі тав. Ободаў — скаронны малады таварыш, яго раней не заўважалі. У мінулым ён быў наборчыкам у друкарні. Варта было партарганізацыі па-спраўнаму ім завацца, як выявіліся яго здольнасці. Тав. Ободаў прысвоена званне палітрукка. Ён выбран адказным скаратарам бюро ВЛКСМ часці. Тав. Ободаў з паспяхом кіруе групай партасветы і а'яўляецца лепшым прапагандыстам.

Вырасшыя маладыя кадры прапагандыстаў з любоўю ўзяліся за справу палітычнай прапаганды і агітацыі. Яны паказваюць выдатныя ўзоры. Канды-

дат партыі тав. Васілеў год таму назад прыбыў з вёскі ў Чырвоную Армію. Зараз яму прысвоена званне намесніка палітрука, ён працуе камсамольскім арганізатарам падраздзялення. У часе выбарчай кампаніі тав. Васілеў актыўна працаваў агітатарам. Ён выраб палітычна і зараз яму даверана кіраваць групай партасветы. Тав. Васілеў вельмі ўмела спалучае работу намесніка палітрука, камсамольскага арганізатара і прапагандыста.

Вялікую ролю адыгрываюць у нас чытчыкі-бяседчыкі. Ад іх у многім залежыць поспех баявой і палітычнай падрыхтоўкі байцоў.

Комсамолет тав. Канявы а'яўляецца чытчыкам-бяседчыкам на палатні. Ён не абмяжоўваецца толькі чытаннем газет, але і праводзіць з байцамі гутаркі на розныя ішыя палітычныя тэмы. Можна прывесці такі прыклад: байцы ў часе адной з гутарак закруцілі пытанне з гісторыі барацьбы партыі з ворагамі народа — трапкіска-бухарынскімі бандамі. Тав. Канявы даў змястоўны адказ, а таксама падрабязна пазнаёміў байцоў свай палатні з дакладам таварыша Сталіна на лютаска-акасінінскім пленуме ЦК ВКП(б) «Аб недахопах партыйнай работы і мерах ліквідацыі трапкіскай і ішых двуружніцаў».

Чытчыкі-бяседчыкі тт. Канявы, Радкевіч, Хамутаў і многія ішыя іаўляюць прыклад да актыўнай партыйна-палітычнай работы па выхаванню байцоў Чырвонай Арміі.

Праводзячы палітычную агітацыю ў сабе ў часці, нашы агітатары не парываюць сувязі з грамадзянскім насольніцтвам. Дзесяці лепшых агітатараў перыядычна выязджаюць у калгасы і на падпрыемствы, дзе праводзяць гутаркі, выступаюць у дакладах.

Партыйныя арганізацыі часці ставіць галоўнай свай задачай — выхоўваць і расціць новых маладых кадры прапагандыстаў, дапамагаць ім у авалоданні большэвізмам.

Палітруі І. М. МІХЕЕУ.

## ВЫКРЫВАЦЬ ПАКЛЁПНІКАУ ДА КАНЦА

Студзенскі пленум ЦК ВКП(б) з усёй рашучасцю прапанаваў усім партыйным арганізацыям прыцягваць да суровай адказнасці паклёпнікаў-кар'ерыстаў, якія пад маскай «завышшэнасці» ўскіялі імкненні перабіць і вывесці са струю напы большэвіцкія кадры, пасяць вядуўненасць і заціхлую палазроннасць у партыйных арганізацыях.

Партыя пад кіраўніцтвам Сталінскага Цэнтральнага Камітэта ВКП(б) правяла вялікую работу па выкрыццю асіных гібелаў трапкіска-бухарынскіх нацыянал-фашысцкіх бандаў і іх памочнікаў — паклёпнікаў.

Аднак, яшчэ см-там астатліся нявыкрытыя кар'ерысты, паклёпнікі, якія перафарбаваліся, змянілі сваю варожую тактыку адрыгата паклёпну, перайшоўшы да замаскаваных форм свай варожай дзейнасці. Іны страчылі зьявы на чэсных камуністаў, прычым падлівалі на гэтых зьявах прозвішчы другіх чэсных камуністаў.

Гэтыя двойчы-паклёпнікі небяспечны і шкодны. Гэта тып веролага каварнага ворага, які прырываецца партыйным білетам.

Да такіх тыпаў паклёпнікаў-двуружнікаў адносіцца былі намеснік рэдактара журнала «Работница і калгасніца Беларусь» Пятроўска, якая, выкрылі стуючыя воража-правакацыйныя метад, раскляла ў розныя партыйныя арганізацыі паклёпніцкія зьявы на членаў партыі пад чужымі прозвішчамі.

Тав. яна ў вярсані за подпісам члена партыі дырсонскага партарганізацыі тав. Сварлоўска напісала зьяву ў партарганізацыю газеты «Советская Беларусь» на члена партыі т. Ваганаву. Партыйная арганізацыя дэталёва правяла ўказаны ў зьяве «кампраметуючыя» матэрыялы і аказалася, што ўсе яны надуманы і а'яўляюцца аўнай хлуснёй і правакацыям. Разам з тым высветлілася, што тав. Сварлоўскі ніколі не пісаў гэтай зьявы і не ведаў аб ёй існаванні.

Праз некаторы час у тую-ж партарганізацыю, за подпісам тав. Фрыльзона — члена барыскаўскай партарганізацыі, паступае другая зьява на члена

партыі тав. Нехамкіна. Праверкай устаноўлена, што не толькі матэрыялы не аднаўляюць сапраўднасці, але і што і сам саўтар не знаёмы з тав. Нехамкіным, не ведае яго. Тав. Фрыльзон абуран фактам, што нехта ў варожых мэтах напісаў паклёпніцкую зьяву і падпісаў яго прозвішчам. Аказалася, што гэтым паклёпнікам а'яўляецца ні хто ішы, як Пятроўска, якая агубіла ўсюк чапавена аблічча.

Такія-ж паклёпніцкія зьявы пад выдумным прозвішчам была палана Пятроўскай на члена партыі тав. Врублёўска, якая працавала ў Белкапсаўскае. Пры разглядзе гэтай зьявы высветлілася поўная яе беспадстаўнасць.

Характэрным а'яўляецца тое, што Пятроўска пісала зьявы на лепшых свай прычынцаў, які яна часта гаварыла аб іх. Больш таго, у прыватных гутарках яна іх усіяк усхваляла, іна разам з імі абуралася па паводу гэтых правакацыйных актаў, яна нават аказвала дапамогу ў рашку гэтых паклёпніцка-выдумваючых новых прозвішч, беручы пад палазроннасць новыя людзей. Прычым, усё гэта рабілася з разлікам, каб адлігнуць ад сабе малойшую цоль палазроннасці. Пятроўска дзейнічала як вопытны паклёпнік, які прадумвае кожны свой крок, кожны чынак. Выяўленыя тры факты паклёпніцкіх зьяў, як вышч, не першыя. На іх адчуваецца вопытная рука паклёпніка-правакатара.

Варышляўскі РК КП(б)Б (г. Менск) паклёпніку-двуружніцу Пятроўска выключыў з радую партыі і справу аб ёй перадаў следчым органам.

Кожная партыйная арганізацыя з гэтага абурачага факта павіна зрабіць для сабе адпаведныя вывады. Яшчэ вышч падляць рэвалюцыйную ілінасьць кожнага камуніста, каб да канца выкрыць усіх да аднаго трапкіска-бухарынскіх і нацыянал-фашысцкіх бандаў, як-бы яны іграілі маскаваліся.

Паклёпнікі-кар'ерысты, двуружнікі, якія свай гнуснай дзейнасцю энасляюць чэсных людзей, чэсных членаў партыі, павіны быць пакараны з усёй строгасцю савецкага закона.

П. В. ЕРШОУ.

## ЗАКРЫЛІСЯ З'ЕЗДЫ БОЛЬШЭВІКОУ ТУРКМЭНІ І КІРГІЗІ

АШХАБАД, 16 ліпеня. (БЕЛТА). Завочны сваю работу VII з'езд камуністычнай партыі (большэвікоў) Туркменіі ўвоўскімі 61 члена і 15 кандыдатаў.

Адбыўся пленум Цэнтральнага Камітэта. Пленум выбараў бюро ў складзе 7 членаў і 4 кандыдатаў. Сакратарам ЦК КП(б) Туркменіі выбраны тт. Чубін, Вердыў, Іончыў.

ФРУНЗЕ, 16 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння на ранішнім пасяджэнні II з'езда камуністычнай партыі (большэвікоў) Кіргізіі былі заслушаны вынікі гайнага галасавання ў склад пленума ЦК КП(б) Кіргізіі ў складзе 11 членаў і 15 кандыдатаў.

На адбыўшымся пленуме ЦК КП(б) Кіргізіі сакратарам ЦК КП(б) Кіргізіі выбраны тт. Вагаў, Джаналіў і Борак.

## ХРОНІКА

### ДЭПУТАТ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР Т. КІШЧАНКА ПРЫНЯТА У КАНДЫДАТЫ ПАРТЫ

ЛЕПЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). 15 ліпеня на партыйным сходзе паріччай каменскай сельскай партыйнай арганізацыі была разгледжана зьява тав. Кішчанка В'ячеслава Карпаўна, калгасніцы калгаса «Комунар», дэпутата Вярхоўнага Совета БССР, аб прымеце яе ў кандыдаты партыі. У свай зьяве тав. Кішчанка пісала:

«Прашу прыняць мяне ў рады большэвіцкай партыі. Абавязваюся з гонарам насіць высокае званне кандыдата ленынска-сталінскай партыі. Буду

наўтомна змагацца за вялікую справу камунізма».

Партыйны сход аднагалосна прыняў зьяву тав. Кішчанка Е. К. у кандыдаты партыі.

Днямі Жлобінекі РК КП(б)Б прыняў у кандыдаты партыі трох таварышоў. Сярод іх: тав. Гарбаранка І. І. — рабочы-стаханавец, мае 26 год вытворчага стажу работы на чыгуны; тав. Вайсачоў В. Ф. — лепшы стаханавец чыгуны; і тав. Марчанка К. Т.

### ШКОЛА ПАРТЫЙНА-КОМСАМОЛЬСКАГА АКТЫВА

Для павышэння агульнаадукацыйнага і палітычнага ўзроўню партактыва заводу і падрыхтоўкі прапагандыстаў партыйным камітэтам мноскага вагонарамонтнага заводу імя Масцікова арганізаванаў гадавую школу для партыйна-комсамольскага актыва заводу. У школе займаецца 21 камуніст і 6

комсамольцаў. У праграму школы ўвахоўваюць: гісторыя ВКП(б) на перахрыжніках, гісторыя народаў СССР і геаграфія. Заняткі ў школе праходзяць 5 раз у месяц па 4 гадзіны. Ужо праведзены першы 5 заняткаў. Усе слухачы асуратна наведваюць школу.

### КУРСЫ НІЗАВЫХ ПАРТРАБОТНІКАУ

ГОМЕЛЬ. (Нар. «Звязда»). Культуроп Гомельскага гаркома партыі арганізоўвае пры Доме партактыва 6-дзённых курсам нІзавых партработнікаў. На

курсах будуць займацца ўпершыню выбранныя на партыйную работу скартары парткомаў і парторгі. Курсы будуць працаваць з адравам ад вытворчасці.

# ВЯЛІКІ ПАЭТ СОЦЫЯЛІЗМА

(45 год з дня нараджэння В. В. Маякоўскага)

Владзімір Маякоўскі — лепшы паэт нашай савецкай эпохі, творца новай сацыялістычнай лірыкі, глеба рэвалюцыйнай паэзіі, яго горадасць і слова. Гэта быў сапраўды мабілізаваны і прызваны на фронт рэвалюцыі баяц, багарадны і мужны агітатар, «гардан-гаварар», аддаўшы ўсю сваю «эпоўную сілу паэта» атакуючаму, усёперамагаючаму класу ў барацьбе за авабоднае, шчаслівае грамадства.

Яшчэ да Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі ён, не ўмеючы яшчэ чотка і яона разбірацца ў класвай абстаноўцы, быў непрымірным ворагам прагніўшага капіталістычнага свету. Будучы 12-гадовым хланчуком, рунком Кутаіскай гімназіі, Маякоўскі гораца ўспрымае рэвалюцыйныя пазіцыі 1905 года. Неўзабаве на прыедзе ў Маскву падаростк Маякоўскі ўстанавіць сувязь з большэвіцкімі арганізацыямі. Ён некалькі разоў арыштоўваецца. Пры апошнім арышце 16-гадовага Маякоўскі прасядаў 11 месяцаў у адзіночцы Бутырскай турмы.

Першыя вершы Маякоўскі піша ў тоо дзесяцігоддзе, якое, па словах Аляксея Максiмавіча Горькага, «упаўне заслужыла імя самага ганебнага і бесчэснага дзесяцігоддзя ў гісторыі рускай інтэлігенцыі». Яго вершы прагучалі па добна набагу, як выклік эпохам буржуазна-дваранскай паэзіі, які выклік капіталістычнай рэчаіснасці. Ужо ў дэарэвалюцыйны перыяд Маякоўскі шука шляхоў да мастацтва вуліцы, той «бэзьязыччой» вуліцы, якой «сечем крычаць і разгаворываць».

Усёй магутнасцю свайго паэтычнага голасу ён ваклікае народ да разбу-

рэння старога свету, які душыць, м'яў і таптаў чапавочную асобу. Праз свае паэтычныя творы Маякоўскі прабе мару аб ішчасці працоўнага чалавека, мару аб новым часе, аб сацыялізме.

Паэт ведаў, што будучыня ўсяго чалавечтва можа быць заваявана толькі ў жорсткай барацьбе з светам гвалту і прыгнечання. У свай выдатнай па сіле і паласці паэме 1916 года «Облако в штанах» Маякоўскі гаварыў ужэ аб немінучасці рэвалюцыі мільёнаў, гарачы подых якой ён пацух у наступаючых класвай баях.

Суоветная імперыялістычная вайна даламагла паэту лепш разабрацца ў барацьбе класоў і, вярнечна, аналісі тую рэвалюцыйную сілу, якая пайшла на апошні штурм пвардзін капіталізма. Сярод павінасьцічнага вышлі і «спартыстныя» крыкы Маякоўскі адолеў, адзін з нямногіх талды паэтаў, узысціць свай голаз у абарону чалавеча. Ён рашуча паўстаў супроць пшчына і гнуснасці імперыялістычнай бойні і пака агітаваў за паражэнне «айчыннага», буржуазнага ўрада.

«Нішто не просіт, чтоб была победа родіне начертана. Вээрочуюм огрызку кроваваго обода на чорта она?»

Калі наступіла Вялікая Кастрычніцкая сацыялістычная рэвалюцыя, Маякоўскі з першых-жа дзён, без малейшых істэрыяў стаў у рады яе байцоў, аддаўшы свае цалкам рэвалюцыйнай барацьбе. Вялікая сацыялістычная рэвалюцыя зрабіла Маякоўскага паэтам большэвіцкай партыі, лепшым паэтам краіны сацыялізма, песняром вызвал-



ВЛАДИМІР МАЯКОЎСКІ.

нага народа. Да радзімы, да народа, да большэвіцкай партыі вяртаў ён свае мастацкія творы. Яго паэзія набыла выключна баявую палітычную матана-кіраванасць.

У адным з артыкулаў 1926 года Маякоўскі пісаў, што зараз працоўныя масы патрабуюць, каб паэты «несмотря на трудности пути, слышали радость жизни, веселье труднейшего марша в коммунизм». Такім праслаўленнем радзімы жыцця, такім смаршам в камунізм і а'яўлялася паслярэвалюцыйная паэзія Маякоўскага. У савецкай паэзіі няма нічога жанчарадскага, пераможна-го, чым паслякастрычніцкай вершы і паэмы Владзіміра Маякоўскага.

Распяваючы частушкі Маякоўскага, ішлі матросы на штурм Зімянага двара; з яго палкімі маршамі ішлі чырвоначармейцы ў бой з белогардаўскімі бандамі. Сваімі вершамі Маякоўскі раўноў ворагаў народа, якіх ён ненавідзеў з усёй страпцю паэта-раволюцыйнара, славіў сацыялістычную баявоўшчыну. Адуваючы вялікую адказнасць сваю, кац паэта, перад будучыняй, ён не раз

сварджаў, што спэст всегда должник вселенной», што ён — «народа водитель и одновременно — народный слуга», што эрфма паэта — лапка и лозунг, и штык и кнут».

Творы Маякоўскага адлюстроўваюць паўнату і яркасць нашага невечычнага жа жыцця, веліч барацьбы, небывалы пафас нашага будучыня і вялікі гераізм нашага народа-савезацыі і малядосць яго мыслей і пацухіў. Змест паэзіі Маякоўскага за ўсе рэвалюцыйныя годы гэта-паэтычная летаніскай вайны Маякоўскі ностэма прапавуў у вядомых «Ліках РОСТА», дзе сапраўды каваў «железны стерж», гэта «старое, но грозное оружие».

Маякоўскі быў наватарам у паэзіі ў поўным сэнсе слова.

Традыцый паэтычнай работы Маякоўскага — гэта традыцыі вялікай рускай рэвалюцыйнай паэзіі, паэзіі сацыялістычнага рэалізма. У творках Маякоўскага мы масм арганічнае злучэнне лірыкі і эпаса. Любы яго твор на грамадскую тэму — глыбока асабісты,

# ІСПАНІ НЕ БЫЦЬ КАЛОНЫЯЙ ФАШЫЗМА!

На працягу двух год усё свет в напружэнняй увагай і хваляваннем сочыць за герайчнай барацьбой іспанскага народа з фашысцкай інтэрвентамі і мянежнікамі. Вось ужэ два годы герайчны іспанскі народ мужна абараняецца супроць аб'яднаных сіл міжнароднай рэакцыі, непакісна адстойваючы сваю свабоду і незалежнасць.

Іспанскі народ усіяў поўныя неўвядальнай славы, характава і легендарных подвёгаў старонкі ў гісторыю барацьбы народаў за сваю свабоду. Неаднамі вяселі іспанскага народа перад чалавечтвам, перад суоветнай дэмакратыяй і культурай!

Заняўшы перадавыя пазіцыі анты-фашысцкага фронга, са зброй у руках абараняючы сваю радзіму ад пасягальстваў наглага і каварнага ворага, прапоўныя Іспаніі адстойваюць агульную справу міру, кроўныя ітарэсы чалавечтва.

Два светы — свет дэмакратыі і свабоды і свет фашызма і вайны — сутыкнуліся зараз у рашучай схватцы на фронгах Іспаніі. Ад выходу гэтай барацьбы залежыць лёс дэмакратыі на зямным шары. Перамога над бандамі інтэрвентаў і мянежнікаў нанесла б магутны ўдар міжнароднай рэакцыі. Гэта добра разумеюць прыяцелі і ворагі рэспубліканскай Іспаніі.

Вось чаму герайчная барацьба іспанскага народа выклікае захапленне і гарачую любоў усіх тых, каму дарогі ітарэсы культуры, хто ненавідзіць крывавае фашызм, хто не хоча, каб над Еўропай нависла цёмная змрочная ноц іррадыевоўскай. Вось чаму з скаржатам зубоў сустракае міжнародная рэакцыя кожны поспех рэспубліканскай арміі.

Іспаніі! Гэта слова дорага, блізка і сэрцу кожнага антыфашыста і чэснага дэмакрата. Гэта слова роднае кожнаму саоветскаму грамадзяніну. Савецкі народ з глыбокай сымпатыяй і любоўю адносіцца да вялікага брацкага іспанскага народа, які ўжо два год вытрымлівае люты напэцк фашысцкіх інтэрвентаў.

З самага пачатку вайны ў Іспаніі за ўсіх зятлах барацьбы, у дні перамогі і паражэнняў, у дні радасці і гора прапоўныя СССР на чале з партыяй большэвікоў падтрымлівалі і падтрымлівалі іспанскіх братоў. СССР а'яўляецца самым верным, самым моцным другам рэспубліканскай Іспаніі. Рэвалюцыйныя Іспаніі ніколі не забудуць велізарнай матэрыяльнай і маральчай дапамогі, аказанай ім вялікім саоветскім народам у цяжкай дні іх герайчнай барацьбы.

Прапоўныя Іспаніі не забудуць брацкай салідарнасці саоветскага народа ў іх зьяне за нацыянальную незалежнасць.

У Лізе нацыяў, на пасяджэннях Лонданскага камітэта па неўмяшанню, у атмасферы ганебнага роўдальства і калітульняў перад агресарам з боку дэмакратычных дзяржаў, у атмасферы фашысцкіх правакацыяў і шантажа, трусасці і подласці — грома, смела, рашуча і нестыойна гучыць голаз вялікага СССР у абарону рэспубліканскай Іспаніі, у абарону яе незалежнасці, у абарону міру.

Вялікі правадыр народаў таварыш Сталін у свай тэлеграме Цэнтральнаму Камітэту камуністычнай партыі Іспаніі ў застрыжыліку 1936 года выказаў думкі і пацухіў мільёнаў працоўных СССР:

«Працоўныя Саоветскага Саюза выказваюць толькі свай абавязак, аказваючы пасильную дапамогу рэвалюцыйным асясам Іспаніі. Яны аддаюць сабе адчот, што вызваленне Іспаніі ад гшты фашысцкіх рэакцыянераў не ёсьць прыватная справа іспанцаў, а агульная справа ўсяго чалавечтва і прагрэсўнага чалавечтва».

Тэлеграма таварыша Сталіна падняла дух іспанскага народа, натхніла яго на новыя подвёга, паказала ўзор інтэрнацыянальнай салідарнасці, агуртавала і пацухіў лагэр народнага фронга.

У агні жорсткіх баёў, у дні цяжкіх выпрабаванняў выкавалася цесная дружба двух вялікіх народаў. І гэта дружба ніколі не аслабеа.

У незабыўныя дні ліпеня 1937 года слаба ўабрэнныя рабочыя атрады разграмілі фашысцкіх мянежнікаў у важнейшых цэнтрах краіны. І калі-б не дапамога фашысцкіх агресараў — Германіі і Італі, мянеж быў-бы даўно падаўлены. Бунт фашысцкіх генералаў ператварыўся даўно ўжо ў адкрытую інтэрвенцыю двух буйных фашысцкіх дзяржаў. За шырэй Лонданскага камітэта па неўмяшанню, пад прыкрыццём нуднай балетнай лорда Плімута і яго прыяцеляў, пад вяслонай гнуснай камедзі «неўмяшання» фашысцкія агресары паспелі сакантраваць у Іспаніі магутную армію ў 200 тыс. чалавек, аснашчонаую перадавой ваеннай тэхнікай.

Увесь народ падняўся на барацьбу з захватчыкамі. У агні баёў, у паракхым дыму народ стварыў сваю выдатную, герайчную армію, свае кадры камандзіраў, лётчыкаў, танкістаў, сваю ваенную прэчасласць. Народная армія абараніла Мадрыд — пудоўны горад, пад сенамі якога разбіліся мурныя хвалі фашызма. Бяспрыкладная абарона Мадрыда — незабытая старонка ў гісторыі рэвалюцыі. Народная армія разграміла інтэрвентаў пад Гвадалахарай, на рэце Хараме, пад Бельчыце і Тэрүүлем. Гэта армія мужна абараняе вараз кожную пядзь роднай зямлі ў Леане.

Гэту армію сыментавала, загартавала ў баях герайчная камуністычная партыя Іспаніі, слаўны атрад Камуністычнага Інтэрвентыянала.

Компартыя Іспаніі а'яўляецца сапраўднай душой герайчнай барацьбы з наглым ворагам. У грозныя дні небяспекі яна натхніла, мабілізоўвала народ на абарону. Яна стварыла легендарныя пяты полк — правабраз будучай дыспальнававай рэгулярнай арміі. Яна паслала на фронт сваіх лепшых сыхоў — камандзіраў, камісараў, байцоў, аддаўшых свай жыццё за вызваленне народа. Пад яе вадцельствам народ выкрыў і разграміў «цягучую калону» — поўных трапкіска-бухарынскіх і мянежнікаў інтэрвентаў. Пад яе кіраўніцтвам створан магутны аўдэны антыфашысцкі фронт усіх рэспубліканскіх партыі і груп.

Бліскучы кіраўнік, выдатны арганізатар мас Хоазе Дыяс, легендарныя Даларас Баруры — уласабелыя найважливейшай самааданасці і магутнай рэвалюцыйнай сілы, Хэсуэ Эрнандэс, Вінцент Урбе, Антоніо Міхе, Эрнэсте Лістэр — гэтыя імяны слаўных, герайчных іспанскіх большэвікоў ведае, шануе і любіць усё працоўнае чалавечтва.

Вайна ў Іспаніі далёка яшчэ не скончана. Інтэрвенты і фашысцкі мянежнікі захвалілі вялікую частку іспанскай зямлі, занялі краіну баскаў і Астурны. Вораг не спыняецца ні перад якімі зверствамі і гвалтамі, каб захапіць, задушыць вільні Іспанскі народ.

Уперадзе — яшчэ ўпартая, крываваа барацьба, новыя адрывы і пакуты. Аднак, воля іспанскага народа да барацьбы і перамогі не зломлена. Аб'яднаны вакол свайго ўрада іспанскі народ сёння ўпарт супраціўляецца фашыскаму нашэствію, напаліла сілы для рашучага грамадова ў

ДРУГАЯ ГАДАВІНА БАРАЦЬБЫ ІСПАНСКАГА НАРОДА СУПРОЦЬ ФАШЫСЦКІХ ІНТЭРВЕНТАЎ

Герайны народ Іспаніі пераможна!



Барэцкі Іспанскага народа супроць фашысцкіх інтэрвентаў. НА ЗДЫМКУ: камандзір пятага корпусу рэспубліканскай арміі

ПРЫВІТАННЕ ВАМ, ПРЫЯЦЕЛІ ІСПАНІІ!

Падпалкоўнік ЭНРЫКЕ ЛІСТЭР, камандзір пятага корпусу рэспубліканскай арміі

Пасля праў «Правду» паліца прывітанне савецкаму народу. За два годкі вайны супроць замежнай інтэрвенцыі любові байцоў і ўсяго Іспанскага народа да вялікага савецкага народа і яго пэўнага і няўхільнага правадыра таварыша Сталіна становіцца з кожным днём больш і мацней.

Прымініўшы савецкае правасуддзе ў вайшай вялікай краіне да права-траціцкіскага цэнтру, да агентаў міжнароднага фашызма, вы выйгралі вялікую бітву ў фашызма і дапамагі прапоўніцтва несаможнасці.

ВОРАГ БУДЗЕ РАЗГРОМЛЕН

Генерал МІЯХА, камандуючы рэспубліканскімі войскамі цэнтральнай зоны

Другая гадавіна вайны за незалежнасць сучаснае з адным з самых пяціх момантаў у барацьбе народа і арміі рэспубліканскай Іспаніі. І тым не менш ніколі яшчэ народ і армія не адчувалі сабе такімі моцнымі, як зараз.

Іспанскія салдаты, якія ўносяць пачынаць салідарнасць сваіх савецкіх братаў у гэтай барацьбе, уноў выражаюць сваю ўдзячнасць ураду і народам Савецкага Саюза, якіх і я горача вітаю ад усяго сэрца, як Іспанец і салдат.

І ў лістападзе 1936 года і на ўсіх этапах нашай барацьбы за незалежнасць Іспанскага рэспублікі бачыла і бачыць у Савецкім Саюзе свайго магутнага, вернага друга.

Іспанскія салдаты, якія ўносяць пачынаць салідарнасць сваіх савецкіх братаў у гэтай барацьбе, уноў выражаюць сваю ўдзячнасць ураду і народам Савецкага Саюза, якіх і я горача вітаю ад усяго сэрца, як Іспанец і салдат.

ДВА ГОДЫ ГЕРАІЧНАЙ БАРАЦЬБЫ

— О —  
Н. СВЯМ

Два годкі таму назад, 18 ліпеня 1936 года, фашысцкія банды ўвайшлі мяжы ў Іспанію.

Зараз усяму свету вядома, што фашысцкі мяцеж супроць Іспанскага народа быў арганізаваны і падрыхтаваны герман-італьянскімі фашысцкімі падпаліцкамі вайны. Вядома, што перад пачаткам мяцежа тысячы германскіх фашыстаў, пад вядомым турэцкім сканцэнтраваны на ўсіх буйных цэнтрах Іспаніі, у Іспаніям Марока і на Канарскіх астравах.

Герман-італьянскія падпаліцкія вайны, арганізуючы фашысцкі мяцеж і інтэрвенцыю ў Іспанію, не дрыгну разлічылі пункт удару па справе міру і безбеспаснасці народаў Еўропы.

Захаў Канарскіх астравоў, Іспанскага Марока, Іспанскіх тэрыторый вакол Гібралтара стварыў пагару для Інтэрвенцыі Францыі і, асабліва, Англіі. Зносіны Англіі і Францыі па Міжземнаму мору, праз праліў, г. зн. найкарацейшы шлях у Англію і Францыю ў Індыю і на Далёкі Усход, ставіліся пад удар.

Несумнянна, што Іспанская авантюра герман-італьянскага фашызма прадстаўляла сабой шанцаваць грандызных маштабаў, мэтай якой з'яўлялася ўмацаванне слабых пазіцый фашысцкіх агрэсараў, падрыхтоўваючых вайну супроць усяго чалавечтва.

Грамадзянская вайна і інтэрвенцыя ў Іспанію пачыналіся, па замыслу падпаліцкага вайны, асабліва пазіцый Англіі і Францыі, стварыць спрыяючы для агрэсараў абстаноўку на выхадзе «вялікай вайны», аблягаючы іх агрэсію ў іншых напрамках, умяшчэнне ў Англію і Францыю тэндэнцыя да гаворы, а агрэсараў за лік іншых народаў, умацаваць фашысцкія элементы, якія марыць паўтарыць «іспанскі вопыт» у барацьбе супроць дэмакратычных народных мас, супроць адзінага народнага фронту.

Рэвалюцыя і падрыхтоўваючы мяцеж і інтэрвенцыю ў Іспанію, фашысцкі герман-італьянскія агрэсараў разлічалі стварыць такую палітычную і ваенна-стратэгічную абстаноўку ў Еўропе, якая дазволіла б ім, маючы параўнальна слабыя сілы і сілы, дабіцца з большымі шанцамі на поспех і з меншымі памехамі ажыццяўлення іх захватніцкіх планаў.

Герман-італьянскімі агрэсараў удалося часткова дабіцца ажыццяўлення сваіх планаў. Ім удалося стварыць у Еўропе напружанне палітычнае становішча, аблягаючы рэвалюцыю і захватніцкіх планаў. Англія і кансерватыўны і ішоўшы за ім французскія палітычныя колы аблегчылі фашысцкім інтэрвентам ажыццяўленне іх кровававай авантуры.

Замест таго, каб неадкладна дапамагчы законнаму Іспанскаму Ураду і тым самым паклоныць у зародкі а

Патурэнне агрэсараў у Іспанію італьянскімі прыйшоў да захвату Аўстрыі германскімі фашызмамі, які ў свой час патурэнне агрэсараў у Кітаі і Асііні аблегчыла Іспанскую авантуру фашызма.

Таварыш Сталін! Іспанцы вітаюць цябе!

АНТОНІО МАЧАДО, Іспанскі паэт

К канцу другога года вайны мы папярэджам, што верым у перамогу. У святле гэтай вайны многія з нас, якія любяць СССР, яна бачыць вялікую творчую працу яго народаў. Не толькі з пачатку ўдзячнасці да блараднай і бескарнай дапамогі, якую аказавае нам Савецкі Саюз, але таксама і таму, што ён усяго гэтага заслугоўвае, накіроўваем мы нашы погляды да Масквы, каб яшчэ раз сказаць, што СССР — гэта магутны, яркі маяк, асвятляючы будучае свету.

АВІАЦЫЯ—НАШ ГОНАР

МАРЫЯ-ТЕРЭЗА ЛЕОН

Гісторыя авіяцыі рэспубліканскай Іспаніі вельмі кароткая. Можна ўпэўнена сказаць, што яна нарадзілася, умацавалася і ўзямалася ў барацьбе з фашызмам. А прайшлі-ж толькі месяцы...

Франко, як вядома, атрымаў тры і самалёты ад італьянскіх і германскіх фашыстаў. Экспедыцыйныя італьянскія войскі на ўсеўзброены вайнавай тэхніцы атакуюць маладую Іспанскую рэспубліку.

Але ўпартасць дапамагі рэспубліканцам не толькі арганізавалі вытворчасць сваіх танкаў, сваіх самалётаў, але і кінуць у бой адважных людзей, авалодаўшых ваеннай тэхнікай. Усе вайны вёры добра, калі яны дапамагаюць перамагчы фашызм. І ўсё-ж у рэспубліканскай Іспаніі асабліва любіць, асабліва ганарыцца сваёй авіяцыяй, сваім лётчыкам.

Крылатыя байцы — самыя адважныя сыны урадавай арміі. Я магла-б раскажаць аб многіх выдатных эпізодах слаўнай работы нашых лётчыкаў. Я была сведкай адной трагічнай сутчкі нашых авіяцыйных і цыжкіх бамбардзіроўшчыкам. Вораг збраўся сцінуць над Мадрыдам смертоўныя бомбы, але наш лётчык перашкоў і яму і прымуціў прыняць бой. Насельніцтва Мадрыда з хваляваннем назірала за драматычным развіццём сутчкі, у якой замежны лётчык і крылаты бачы рэспубліканскай авіяцыі праявілі максімум навістранасці і лоўкасці.


Нарэшце, бамбардзіроўшчык быў падбіт, на барту яго ўспыхнуў агонь. Але падаючы самалёт закруціў крыло знішчальніка і разам з ім упаў на ваямлю. Наш лётчык загінуў смерцю героя.

Я была сведкай і другога бою, у час якога адзін з пілотаў падлігата самалёта рэспубліканскай авіяцыі выпрыгнуў з парашутам.


Я бачыла таксама паветраны бой, у якім прымала ўдзел каля ста самалётаў. Міжнародны фашызм з аспервяненнем кідае ў бой усяго сваю перадавую тэхніку, каб тэрарызавалі і зламлі мужнасць байцоў вялікага горада. Але ўсюкі раз насустрач воражым самалётам, у якой-бы колькасці яны ні паўляліся, вылятаюць імкліва асцярожлі нашых птушак, якія насюць ворагу паражэнне і гібель.

Яркі факт, ілюструючы любоў да авіяцыі, прыгучу ў радзі адважных байцоў. Адна з мадрыдскіх авіяцыйных школа абвясціла набор курсантаў. Гэта школа магла прапанаваць жадаючым авалодаць авіяцыйнай тэхнікай толькі трыох месца. Толькі трыста. На гэтыя месцы горада прэтэндавалі восем тысяч чалавек.

Я не памылюся, калі скажу, што ўся моладзь рэспубліканскай Іспаніі хацела-б быць лётчыкамі і танкістамі.



Генералы сакратар кампартыі Іспаніі Хоаэ Дыяс (злева) і лейтэнант Хуан Кортэс (справа)



Да другой гадавіны герайнай барацьбы Іспанскага народа супроць фашысцкіх інтэрвентаў. НА ЗДЫМКУ: атрад байцоў рэспубліканскай арміі на перадніх паліцах

ПОДВІГІ БАЙЦОЎ РЭСПУБЛІКАНСКАЙ ІСПАНІІ

ЛЕЙТЭНАНТ ХУАН КОРТЭЗ

Танкавы ўзвод лейтэнанта Хуана Кортэса, выканаўшы заданне, вяртаўся да сваіх часцей. Калі да месцааходжання іх асталася 200 метраў, лейтэнант раптам убачыў паліцу поўныя са сваімі танкамі. Сумненняў не было — танк гарэў. У галаве лейтэнанта мільганула думка: «Узровень бак з бензінам, за ім узарвення запалона, а затым пачнуць ірванца снарады. Ёшпаж і машына загінуць... Танк рухаўся ўсё павольней, поўныя разгаралася.

Танк, стаячы на дарозе, усё яшчэ гарэў. Але снарады і запалены бак асталіся цэлымі. Танк лейтэнант раптам выратаваў машыну. Перабежкі і паўком, пад ураганым агнём кулямётаў і стралкоў мяцежнікаў Хуан Кортэс дабраўся да танка. Языкі поўныя абвясцілі браню. Люк адчынілі і людзі вежы дымліліся.

Некалькі секунд яшчэ было сумненне: «А калі матор не завядзецца, што тады? Шч ўласна шпіца раз жывым выйсці з танка і дабрацца да свайго?».

Але думка аб выратаванні машыны была мацней жаху смерці. У 15 метрах ад танка лейтэнант падняўся за ўвесь рост і што было сілы кінуўся да яго. Зноў моцна застракаталі кулямёты мяцежнікаў, але лейтэнант ужо ў машыне. Вось ён вырнуў у танк і завярнуў шлокі.

Пераключыўшы бензінавы кран на запалены бак, ён завёў матор, машына задржыла; уключыў другую скорасць сур'ёзнага нагору і, не пайшла. Уключыў першую — той-жа рэзультат. Танк на 2.000 абаротаў матора Хуан Кортэс уключае запаленую скорасць і танк, яшчэ ў поўны, пад ураганым агнём павольна, павольна паўзе да свайго. Праз 10 мінут машына была ў безбеспаснасці.

Пасля гадына ураганнай артылерыйскай бамбардзіроўкі фашысты вноў падпалюцца для атакі. І зноў Хоаэ палівае іх снарады. Сустрэтыя ручныя гранатамі, смаротным агнём кулямётаў, фашысты бягуць назад, пакінуўшы палову забітымі. Хоаэ паспеў ужо чацвёрты раз перамагчы пазіцыю. І чацвёрты раз ён выратаваў гэтым сваё жыццё, бо вораг, убачыўшы, адкуль выдзецца кулямётны агонь, бяспіна абстрэльвае гэту кропку.

Вечарам з паказанняў палонных высьветлілася, што фашысты былі ўпэўнены ў тым, што на гэтым участку ў рэспубліканскай дзейнасць чатыры кулямёты.

Пяцкія пакуты не зламлі, аднак, герайны Іспанскі народ.

7 лістапада 1936 года першая фашысцкая хваля, дайшоўшы да Мадрыда, разбілася перад гэтым неўмагавым горадам. Герайныя кампартыі Іспаніі здолела аб'яднаць вакол сабе лепшых сіноў Іспанскага народа, арганізаваць іх, удыхнуць у іх веру ў свае сілы, у перамогу. На дапамогу рэспубліканскай Іспаніі з усіх бакоў, з усіх куткоў свету рушыліся антыфашысцкія ваяцкія, добраахотнікі рабочыя, вяршчы, інтэлігентны. Інтэрнацыянальная брыгада у баях за свабоду ў Іспаніі паказала ўзоры героізма і мужнасці. Фашысты — вось ужо хутка два годкі — не прасунуліся пад Мадрыдам ні на адзін крок.

Німа патрэбы напамінаць аб бліскучых перамогах, атрыманых маладой арміяй Іспанскай рэспублікі над італьянскімі інтэрвентамі пад Галадалаху, над фашызмамі на раце Хараме, над мяцежнікамі і інтэрвентамі пад Вельчыне і пад Тэрэзелам.

Але сталёвую волю да перамогі, аб жалеўную мужнасць маладых рэспубліканскіх байцоў — лётчыкаў, танкістаў, артылерыстаў — рабілася самае буйнае наступленне, прайнятае мяцежнікамі і інтэрвентамі вайной гэтага года. Гэта наступленне пачыналася было на


планах інтэрвентаў скончыць вайну заняцям Каталоніі з Барселонай і Леванта з Валенсіі. Інтэрвентам удалося толькі ваячы адпачыць рэспубліканскую армію, удалося правярнаца да мора. Іх план «скачэння вайны» захваці Каталонію, спынення зносіны Іспаніі з Францыяй — праваліўся. Ім не ўдалося, не глядзячы на знішчэнне зверскімі бамбардзіроўкамі з паветра тысяч жывых, дзяцей і старыкоў, зламлі волю Іспанскага народа да перамогі. Ім не ўдалося разбіць армію народа, якая з невычарпальнай энэргіяй змагаецца супроць фашызма на ўсіх фронтах.

НА КАЛГАСНЫХ ПАЛЯХ

НЕ УЛІЧАНЫ УРОКІ ВЯСНЫ

Трудаўская МТС (Поліцкі раён) заклочыла дагавор з калгасамі на ўборку камбайнамі 440 гектараў зерня...

шэціцкіх клопатаў аб людзях Аграном тав. Юркевіч і некаторыя трактарысты не маюць дзе жыць. Яны спяць на сталах у канцылярыі МТС...



Рабочы-стаканавец Менскага завода імя Волыяна тав. Г. Д. Грэбень у азнаменаванні 18-й гадавіны вызвалення Беларусі ад акупантаў зрабіў у надарнах вылі-...

Пазыка Трэцяй пяцігодкі

БЕЛАРУСКАЯ ЧЫГУНКА ЗАВЯРШАЕ ПАПІСКУ Калектыў рабочых, служачых і інжы-...

АДОЗВА НАЦЫЯНАЛЬНАГА КАМІТЭТА НАРОДНАГА ФРОНТА ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 16 ліпеня. (БЕЛТА). У сувязі з надыходзячай другой гада-...

Нацыянальны камітэт указвае ў сваёй аснове, што насельніцтва Фа-...

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ФРОНТ ЛЕВАНТА Згодна афіцыйнай зводкі Іспанска-...

ПАСЯДЖЭННЕ СОВЕТА МІНІСТРАў ІСПАНІІ

БАРСЕЛОНА, 17 ліпеня. (БЕЛТА). Учора адбылося пасяджэнне Іспанска-...

Закрыццё першай сесіі Нацыянальна-палітычнага савета Кітая

ХАНЬКОУ, 16 ліпеня. (БЕЛТА). 15 ліпеня пасля дзевяці дзён работы за-...

ПРАВАКАЦЫЙНЫЯ ПАВЕДАМЛЕННІ З БЕРЛІНА

ЛОНДАН, 16 ліпеня. (БЕЛТА). Сёння, пазоўне паведамлення агенства...

ІГНАРУЮЦЬ КАМБАЙНАВУЮ УБОРКУ

ЛЮБУ. Большасць калгасаў раёна ў выабрачым парадку пачала ўборку...

ку падобраны аднаведныя плошчы. Але каб мець зацэп аб ступені пад-...

НА АБЛАСНОЎ НАРАДЗЕ КАМБАЙНЕРАў

ВАРЫСАУ, 17 ліпеня. (Спец. кар. «Звязды»). У Лошніцкім сельсавеце...

пані. Яшчэ да гэтага часу ў калгасе раёна, дзе будзе праходзіць камбайна-...

КАСЦЮКОВІЧЫ. ХОЙНІКІ.

КАСЦЮКОВІЧЫ. Калгаснік сельсаве- арпелі «Чырвоная навіна», Царковіцка-...

ХОЙНІКІ. 20 калгасаў Хойніцкага раёна ўжо распачалі малявую ўборку...

САМАСУПАКОІЛІСЯ НА ПОСПЕХАХ ПЕРШЫХ ДЗЁН

ВІШЭЦЬ, 16 ліпеня. (Кар. «Звязды»). Папідска на пазыку трэцяй пяці-...

329.000 рублёў — на 33.000 рублёў менш, чым у мінулым годзе. У Гар-...

НОВЫЯ ДАМЫ ДЛЯ РАБОЧЫХ ЗАВОДА ІМЯ КІРАВА

16 ліпеня 15 сямей рабочых менскага станкабудуальнічага завода імя Кірова ўста-...

УСЕАРМЕЙСКИ ЗБОР ПЛАУЦОУ І ПРЫГУНОУ

16 ліпеня ў басейне менскага Дома Чырвонай Арміі імя К. Е. Варашылава...

ВЁСКА БАЦУНЬ

Вёска Батунь Уваравіцкага раёна, была ў мінулым цёмная, бязлітая, як...

СМАЛЕНСК—МЕНСК

Сёння на сталёнае таварства «Харчаві- (гара Імя Горкага) адбудзецца фут-...

НАДВОР'Е СЕННЯ

Сёння ў БССР чакаецца зменная воблач-насць, часамі да поўнага праяснення...

ДЫРЭКЦЫЯ

На палатне патапоўны прадпрыемства Велпакавова ад 16 сакавіка 1938 г. ва № 8.

Кіноапарат «Чырвоная зорка» МАДОНЕЛЬ. Кіноапарат «Інтэрнацыяналь» АЛЮМІНІ ТАВАР.

ДЗЯРЖЫЦЬК (Парк імя Горкага) Тэл. 22-223. СЕННЯ. Вялікае шырокае прадстаўленне.

НКМПС БССР МЕНСКИ ДЗЯРЖАНЫ БУДАўНІЧЫ ТЭХНІКУМ (б. Палітэхнікум) абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў.

ЗАВОЧНЫ СЕКТАР МЕНСКАГА ПЕДІТАГІТУТА ІМЯ А. М. ГОРКАГА абвясчае ПРЫЁМ студэнтаў-завочнікаў.

СМАЧНА, СПАЖЫўНА, ХУТКА. Агульнадаступная АБЕДЫ і ВЯЧЭРЫ з шырокім асартыментам блю-...

Триптанная, острая и ароматная приправа КЕТЧУП. Томатный КЕТЧУП. Препаративная приправа.

ЛІКВІДУЕЦА. Арганізацыі, установы і асобы, якія маюць прэ-...

БЕЛАРУСКАМУ КАМБАЙНУ ВІЯўЛЕНЧАГА МАСТАЦТВА «БЕЛІЗ» патрабуюцца: вопытны САКРАТАР-МАШЫНІСТКА...

Беларуская кантора ГАЛОУКАНСЕРВ СКУПЛЯЕ ШКЛОТАРУ. З-ПД КАНСЕРВНА ПРАДУКЦЫІ ПА ПІНАХ: БАПІКІ паўлітограмыя — 35 кап. і т.д.